

# Запрашаем наведальца 8 кастрычніка 2022 г. Дзень прапаганды здаровага ладу ЖЫЦЦЯ

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>			
Конкурс малюнкаў «Прыгажосць Божага свету»	9.00 - 10.40	Кабінет №11	Вашчук М.М.
Мультурок "Таямніцы здароўя" і наведванне выставы "Пра здароў на старонках кніг"	10.50 - 11.35	Кабінет №9/ Бібліятэка	Кніга А.У.
Віктарына "Пра здароўе і з жартам, і ўсур'ез"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Фядотава А.А.
<b>5 - 8 класы</b>			
Конкурс малюнкаў «Прыгажосць Божага свету»	9.00 - 10.40	Кабінет №11	Вашчук М.М.
Рухомыя гульні з мячом	10.50 - 11.35	Стадыён/ Спартыўная зала	Новік Т.А.
Гадзіна зносін «Правільнае харчаванне - заклад здароўя»	11.45 - 12.30	Кабінет №9	Кніга А.У.
<b>9 - 11 класы</b>			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 11.35	***	***
Гадзіна зносін «Правільнае харчаванне - заклад здароўя»	11.45 - 12.30	Кабінет №9	Кніга А.У.